

З В Я З Д А

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

222 (6198) 24 верасня 1938 г., субота ЦЕНА 10 КАП.

ЗА МІР, СУПРОЦЬ ФАШЫСЦКАЙ АГРЭСІІ!

Наваліныя хмары агусціліся над... Навальныя хмары агусціліся над... Навальныя хмары агусціліся над...

дрым драпежнікам — фашыскай... дрым драпежнікам — фашыскай... дрым драпежнікам — фашыскай...

У самым ценры Еўропы ўзнік новы... У самым ценры Еўропы ўзнік новы... У самым ценры Еўропы ўзнік новы...

Фашысцкія агрэсары, цынічна пера... Фашысцкія агрэсары, цынічна пера... Фашысцкія агрэсары, цынічна пера...

Пад лямповой завесай енкаў аб сьля... Пад лямповой завесай енкаў аб сьля... Пад лямповой завесай енкаў аб сьля...

Любоў, аймаці і спачуванне со... Любоў, аймаці і спачуванне со... Любоў, аймаці і спачуванне со...

Замест барацьбы за калектыўную бе... Замест барацьбы за калектыўную бе... Замест барацьбы за калектыўную бе...

СССР — адзіная краіна ў свеце, якая... СССР — адзіная краіна ў свеце, якая... СССР — адзіная краіна ў свеце, якая...

Пад шырмай Лонданскага камітэта а... Пад шырмай Лонданскага камітэта а... Пад шырмай Лонданскага камітэта а...

«Совецкі народ трымае порох сухім... «Совецкі народ трымае порох сухім... «Совецкі народ трымае порох сухім...

Урады Англіі і Францыі пад пагроз... Урады Англіі і Францыі пад пагроз... Урады Англіі і Францыі пад пагроз...

Справа гоніму рабочых, калгаснікаў... Справа гоніму рабочых, калгаснікаў... Справа гоніму рабочых, калгаснікаў...

Агляд новых аўтамабіляў у Крэмлi... Агляд новых аўтамабіляў у Крэмлi... Агляд новых аўтамабіляў у Крэмлi...

горкаўскага аўтазавада імя Молатава... горкаўскага аўтазавада імя Молатава... горкаўскага аўтазавада імя Молатава...

Таварыш Сталін зрабіў рад заўваг... Таварыш Сталін зрабіў рад заўваг... Таварыш Сталін зрабіў рад заўваг...

Новыя машыны абароны, і ў бліжэй... Новыя машыны абароны, і ў бліжэй... Новыя машыны абароны, і ў бліжэй...

Агляд новых аўтамабіляў прадаў... Агляд новых аўтамабіляў прадаў... Агляд новых аўтамабіляў прадаў...

манскага кантролю над военнымі за... манскага кантролю над военнымі за... манскага кантролю над военнымі за...

СТАНОВІШЧА Ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

АБВЕШЧАНА ЎСЕАГУЛЬНАЯ МАБІЛІЗАЦЫЯ

ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). У 22... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). У 22... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). У 22...

ных лістках або вайсковых аглядах... ных лістках або вайсковых аглядах... ных лістках або вайсковых аглядах...

МАСАВЫ НАРОДНЫ РУХ У АБАРОНУ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 22 верасня. (БЕЛТА). Пад'ём... ПРАГА, 22 верасня. (БЕЛТА). Пад'ём... ПРАГА, 22 верасня. (БЕЛТА). Пад'ём...

ранні масавыя дэманстрацыі і палі... ранні масавыя дэманстрацыі і палі... ранні масавыя дэманстрацыі і палі...

ЗМОВА ГРУПЫ БЫЛЫХ ЧЛЕНАЎ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА ўРАДА СУПРОЦЬ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА НАРОДА

ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). У ноч... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). У ноч... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). У ноч...

захапілі ў апошнія дні рад пунктаў... захапілі ў апошнія дні рад пунктаў... захапілі ў апошнія дні рад пунктаў...

ПАВЕДАМЛЕННЕ ЧЭХАСЛАВАЦКАГА ТЭЛЕГРАФАГА АГЕНЦТВА

ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). Чэха... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). Чэха... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). Чэха...

звязана з эпохай пасяхавой барацьбы... звязана з эпохай пасяхавой барацьбы... звязана з эпохай пасяхавой барацьбы...

Напады генлейнаўдаў на пагранічныя гарады

ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). Учора... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). Учора... ПРАГА, 23 верасня. (БЕЛТА). Учора...

Генлейнаўцы пры садзейнасці герман... Генлейнаўцы пры садзейнасці герман... Генлейнаўцы пры садзейнасці герман...


НОВЫЯ ПАТРАБАВАННІ ГІТЛЕРА

ЛОНДАН, 23 верасня. (БЕЛТА). Па... ЛОНДАН, 23 верасня. (БЕЛТА). Па... ЛОНДАН, 23 верасня. (БЕЛТА). Па...

манскага кантролю над военнымі за... манскага кантролю над военнымі за... манскага кантролю над военнымі за...

ПАРЫЖ, 23 верасня. (БЕЛТА). Табу... ПАРЫЖ, 23 верасня. (БЕЛТА). Табу... ПАРЫЖ, 23 верасня. (БЕЛТА). Табу...

паша ў газете «Эўр», што ўчора поз... паша ў газете «Эўр», што ўчора поз... паша ў газете «Эўр», што ўчора поз...



Камандыры-дэмаўскімі ўстанавілі баяны чырвоны сцяг, прабы кулі і ас... камандыры-дэмаўскімі ўстанавілі баяны чырвоны сцяг, прабы кулі і ас...

ПЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ

15 верасня скончыў сваю работу... 15 верасня скончыў сваю работу... 15 верасня скончыў сваю работу...

Пленум прыняты аднаведныя рашэн... Пленум прыняты аднаведныя рашэн... Пленум прыняты аднаведныя рашэн...

ПЕРАДКАСТРЫЧНІКАЕ СОЦСПАБОРНІЦТВА ПРАДПРЫЕМСТВАЎ БССР

Калектыў рабочых менскага вагона... Калектыў рабочых менскага вагона... Калектыў рабочых менскага вагона...

вагоннага завода імя Маснікова ак... вагоннага завода імя Маснікова ак... вагоннага завода імя Маснікова ак...

333 ПРОЦАНТЫ НОРМЫ

Рамонтны завод імя Маснікова акт... Рамонтны завод імя Маснікова акт... Рамонтны завод імя Маснікова акт...

вагоннага завода імя Маснікова акт... вагоннага завода імя Маснікова акт... вагоннага завода імя Маснікова акт...

ЛІКВІДАВАЦЬ ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ І ПЕРАВЫКАНАЦЬ ПЛАН

Уключыўшыся ў перадкастрычнікае... Уключыўшыся ў перадкастрычнікае... Уключыўшыся ў перадкастрычнікае...

спабарнічаюць з маскоўскім скурзаводам імя Л. М. Кагановіча

Работы калектыў аўтамабіляў фабрыкі... Работы калектыў аўтамабіляў фабрыкі... Работы калектыў аўтамабіляў фабрыкі...

спабарнічаюць з маскоўскім скурзаводам імя Л. М. Кагановіча

Высокую выработку даюць многія... Высокую выработку даюць многія... Высокую выработку даюць многія...

спабарнічаюць з маскоўскім скурзаводам імя Л. М. Кагановіча

НАУФМАН.

Г І С Т О Р Ы Я Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў)

Пад рэдакцыяй Камісіі ЦК ВКП(б).

КАРОТКІ КУРС.

Адобран ЦК ВКП(б). 1938 год.

РАЗДЕЛ VII

ПАРТЫЯ БОЛЬШЭВІКОЎ У ПЕРЫЯД ПАДРЫХОТКІ І ПРАВЯДЗЕННЯ КАСТРЫЧНІЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ.

(КРАСАВІК 1917 г.—1918 г.)

6. КАСТРЫЧНІЦКАЕ ПАЎСТАННЕ Ў ПЕТРАГРАДЗЕ І АРЫШТ ЧАСОВАГА ўРАДА. ІІ З'ЕЗД СОВЕТАЎ І ўТВАРЭННЕ СОВЕЦКАГА ўРАДА. ДЭКРЭТЫ ІІ З'ЕЗДА СОВЕТАЎ АБ МІРЫ, АБ ЗЬМЛІ. ПЕРАМОГА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ. ПРЫЧЫНЫ ПЕРАМОГІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВОЛЮЦЫІ.

Большэвікі пачалі ўмоўлена рытывацца да паўстання. Ленін указаў, што, атрымаўшы большасць у абодвух сталічных Совецках рабочых і салдацкіх дэпутатаў — Маскоўскім і Петраградскім, большэвікі могуць і павінны ўзяць дзяржаўную ўладу ў свае рукі. Падвядзючы вынікі прайзданага шляху, Ленін падкрэсліваў: «Большасць народа за нас». У сваіх артыкулах і пісьмах у Цэнтральны Камітэт і да большэвіцкіх арганізацый Ленін даваў канкрэтны план паўстання: аб тым, як скарыстаць воінскія часці, флот і чырвонагвардзейцаў, аб тым, якія рашучыя пункты ў Петраградзе неабходна захваціць, каб забяспечыць поспех паўстання і т. д.

7 кастрычніка Ленін нелегальна прыхваў у Фінляндзіі ў Петраград. 10 кастрычніка 1917 года адбылося гістарычнае пасяджэнне ЦК партыі, на якім было вырашана ў бліжэйшыя дні пачаць узброенае паўстанне. Гістарычная рэзалюцыя ЦК партыі, напісаная Леніным, гаварыла:

«ЦК прызнае, што як міжнароднае становішча рускай рэвалюцыі (паўстанне ў флоте ў Германіі, як крайняе праўленне нарастання ва ўсёй Еўропе сусветнай сацыялістычнай рэвалюцыі, гэтым пароза свята імперыялістаў з мэтай уладарыня рэвалюцыі ў Расіі), так і ваеннае становішча (несумненнае рашэнне рускай буржуазіі і Керэнскага з К'япа ў Пшэру немцам), так і набліжэнне большасці пролетарскай партыі ў Совецках, — усё гэта ў сувязі з сям'янным паўстаннем і паваротам народнага дэмартаў да нашай партыі (выбор у Маскве), дарэшце, янае падрыхтаванне другой карніцкай паліцыі (вывал войск з Пшэра, палвоз к Пшэру казакаў, амузжэнне Менска казакі і інш.), — усё гэта ставіць у парадка дзяўброенае паўстанне.

Прызначаючы такім чынам, што ўзброенае паўстанне вемінуча і ў поўнай меры наспела, ЦК прапанаваў ўсім арганізацыйным партыі кіравацца гэтым і з гэтага пункту сцелжана абярковаць і вырашаць усё практычныя пытанні (з'езда Совету Паўночнай вобласці, вывалу войск з Пшэра, выступлення маскішоў і мочан і т. д.)» (Ленін, т. XXI, стар. 330).

Супроць гэтага гістарычнага рашэння выступалі і галасавалі два члены ЦК — Каманеў і Зіноўеў. Яны, таварышчэ, як і меншавікі, марылі аб буржуазнай парламентарнай рэспубліцы і ўзводзілі паклёны на рабочы клас, сьвярджаючы, што ў яго няма сіл для ажыццяўлення сацыялістычнай рэвалюцыі, што ён яшчэ не дарос да ўзяцця ўлады.

Хоць Троцкі на гэтым пасяджэнні прамі не галасавалі супроць рэзалюцыі, але ён прапанаваў такую парапуку да рэзалюцыі, якая павінна была евесці на нішто і праваліць паўстанне. Ён прапанаваў не пачынаць паўстання да адкрыцця ІІ з'езда Совету, што азначала — заняццю справу паўстання, загадзя распыраваць дзень паўстання, папярэдзіць аб гэтым Часовы ўрад.

ЦК большэвіцкай партыі разаслаў упаванаваных у Данбас, на Урал, у Гельсінгфорс, Кранштат, на паўднёва-заходні фронт і т. д. для арганізацыі паўстання на месцах. Таварышы Варашылаў, Молатаў, Дзержынскі, Орджанікідзе, Кіраў, Кагановіч, Куйбішэў, Фрунзе, Яраслаўскі і іншыя атрымалі спецыяльныя заданні партыі па кіраўніцтву паўстаннем на месцах. На Урал, у Шадрынск сярод ваенных еўў работу т. Жданав. На заходнім фронце, у Беларусі падрыхтоўвалі да паўстання салдацкую масу т. Ежкоў. У паўнаважаныя ЦК знаёмлілі кіраўнікоў мясцовых большэвіцкіх арганізацый з планам паўстання і прывользілі іх у мабілізацыйную гатуноўца для акавання дапамогі паўстанню ў Петраградзе.

Па ўказанню Цэнтральнага Камітэта партыі быў створан Ваенна-рэвалюцыйны камітэт пры Петраградскім Совеце, які стаў легальным штабам паўстання.

Тым часам і контррэвалюцыйнае шпена збіралі свае сілы. Афіцэры арганізаваліся ў контррэвалюцыйны «саюз афіцэраў». Усюды контррэвалюцыйнае стваралі штабы па фарміраванню ударных батальёнаў. К гасу кастрычніка контррэвалюцыя мела 43 ударныя батальёны. Спецыяльна былі арганізаваны батальёны з георгіеўскіх кавалераў.

Урад Керэнскага паставіў пытанне аб перавядзе ўрада з Петраграда ў Маскву. З гэтага было відаць, што ён пад

валі баявыя загады і змагаўся разам з Чырвонай гвардыяй. Марскі флот не адстаў ад арміі. Кранштат быў крапасцю большэвіцкай партыі, дзе даўно ўжо не прыванавалася ўлада Часовага ўрада. Крайсер «Аврора» грымом сваіх гармат, накіраваных на Зіміні палац, абвясціў 25 кастрычніка пачатак новай эры — эры Вялікай сацыялістычнай рэвалюцыі.

25 кастрычніка (7 лістапада) быў апублікаван зварот большэвікоў «Да грамадзян Расіі». У гэтым звароце гаварылася, што буржуазны Часовы ўрад скінуў, што дзяржаўная ўлада перайшла ў рукі Совету.

Часовы ўрад укрывся ў Зіміні палац пад аховай юнкераў і ударных батальёнаў. У ноч з 25 на 26 кастрычніка рэвалюцыйныя рабочыя, салдаты і матросы штурмам узялі Зіміні палац і арыштавалі Часовы ўрад.

Узброенае паўстанне ў Петраградзе працяглося.

ІІ Усерасійскі з'езд Совету адкрыўся ў Смольным у 10 гадзінаў 25 кастрычніка (7 лістапада) 1917 года, калі пераможнае паўстанне ў Петраградзе было ўжо ў поўным разгары і ўлада ў сталіцы фактычна знаходзілася ў руках Петраградскага Совету.

Большэвікі атрымалі на з'ездзе пераважную большасць. Меншавікі, будучы і правыя эсэры, бачычы, што іх пеныска еста, пашылі з'езд заняццю аб адмове прымаць ўдзел у яго рабоце. Кастрычніцкую рэвалюцыю яны ў абвясцілі «ваеннай змовай». З'езд акаляміў меншавікоў і эсэраў, аднак, пачычы, што не толькі не шкадуе аб іх ухользе, а вітае яго. бо дзякуючы ўхольду прадацелей, з'езд стаў сапраўды рэвалюцыйным з'ездам рабочых і салдацкіх дэпутатаў.

Ад імя з'езда было аб'яўлена аб пераходзе ўсёй ўлады ў рукі Совету.

«Афіцэрыяны на волю вельізнай большасці рабочых, салдат і сялян, апрачыхаць на адбыўшаеся ў Петраградзе пераможнае паўстанне рабочых і гарнізона, з'езд бярэ ўладу ў свае рукі», — гаварылася ў адрозве ІІ з'езда Совету.

Ноччу 26 кастрычніка (8 лістапада) 1917 года ІІ з'езд Совету прыняў дэкрэт аб міры. З'езд прапанаваў вачючым краінам заключыць неадкладна перамір'е па меншай меры на тры месяцы для вываення перагавору аб міры. Звартачыся да ўрадаў і парлаў усіх вачючых краінаў, з'езд у той-жа момант за звартаўся да «сваёмых рабочых трох самых пераважных нацый чалавечтва і самых буйных дзяржаў, прымаючых ўдзел у імперыялістычнай вайне: Англіі, Францыі і Германіі». Ён абвясціў гэтых рабочых дэмагачы «апалячкова дзавесці да канца справу міру і разам з тым справу вызвалення працоўных і эксплуатаемых мас вачючых краінаў ад усякага рабства і ўсякага эксплуатацыйнага».

У той-жа ноч ІІ з'езд Совету прыняў дэкрэт аб зьмлі, па якому памешчыцкая ўласнасць на зьмлі адмянялася неадкладна без усякага выкупу». За аснову гэтага зьмлянага заканау быў прыняты агульнасаясны наваз, складзены на падставе 242 месцовых сялянскіх навазаў. Па гэтым навазе права прыватнай ўласнасці на зьмлі адмянялася назавоўчы і зьмлянасны ўсенаароднай дзяржаўнай ўласнасцю на зьмлі. Памешчыцкая ўдзельная і мажастарыя зьмлі перадавалася ў бесплатнае карыстанне ўсіх працоўных.

Усёго сялянства па гэтым дэкрэце атрымала ад Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі больш 150 мільянаў дзевяці новых зямель, якія раней уласнічаліся ў руках памешчыкаў, буржуазіі, царскай сям'і, манастароў, царкоў.

Сяляне аслабавіліся ад штогодных арэндных плацячоў памешчыкам у суме каля 500 мільянаў рублёў золатам.

Усе ветры зьмлі (нафта, вугаль, руда і т. д.) лячы, воды пераходзілі ва ўласнасць народа.

Нарэшце, на ІІ Усерасійскім з'ездзе Совету быў сфарміраван першы Совецкі ўрад. — Совет народных камісараў. Совет народных камісараў быў складзены падкам з большэвікоў. Старшынёй першага Соўнаркома быў выбран Ленін.

Таварышчэ з'езда раз'ехаліся на месцы, каб разнесці вестку аб перамоце Совету ў Петраградзе і забяспечыць распаўсюджанне Совецкай ўлады па ўсёй краіне.

Не атрваю за ўсіх месцаў перайшла ўлада да Совету. У той час як у Петраградзе ўжо існавала Совецкая ўлада, у Маскве яшчэ на працягу некалькіх дзён ішла ўпорная і лютыя бой вачючых. Каб не дапусціць пераход ўлады ў рукі Маскоўскага Совету,

контррэвалюцыйныя партыі меншавікоў і эсэраў разам з бедагвардзейцамі і юнкерамі адкрылі узброеную барацьбу супроць рабочых і салдат. Толькі праз некалькі дзён мяцежнікі былі разбіты, і была ўцверджана ў Маскве ўлада Совету.

У самым Петраградзе і яго некастрычных раёнах у першыя дні перамогі рэвалюцыі былі зроблены контррэвалюцыйныя спробы зварнуць Советскую ўладу. 10 лістапада 1917 года Керэньскі, які ўнёў у часе паўстання з Петраграда ў раён паўночнага фронту, сабраў некаторыя казакі часці і рушыў іх на Петраград на чале з генералам Красновым. 11 лістапада 1917 года контррэвалюцыйная арганізацыя — «Камітэт выратавання радзімы і рэвалюцыі» — на чале з эсэрамі падняла ў Петраградзе мяцеж юнкераў. Але мяцежнікі былі разбіты без асаблівай пажакі. На працягу аднаго дня, кечару 11 лістапада, быў ліквідаван матросамі і чырвонагвардзейцамі юнкерскі мяцеж, а 13 лістапада ля Пулазюкскіх вышніх быў разгромлен генерал Красноў. Як і ў часе Кастрычніцкага паўстання, Ленін асабіста кіраваў разгромам антысавецкага мяцежа. Яго непахісна пёрдасці і спакойная ўпаўненасць ў перамоце натхнілі і агрутоўвалі масы. Борак быў разбіт. Красноў быў узяты ў палон і лаў «часнае слова», што сьпіньці барацьбу супроць Совецкай ўлады. Пад гэтае «часнае слова» ён быў адлучачы, але, як вынілася потым, Красноў наўрушыў сваё генеральскае слова. Што датычыць Керэньскага, то ён, перададзеты ў жаночае адрэнае, паспеў скрыцца ў няёмлым напрамку».

У Магілёве, у Стаўны галоўнакамандуючага войскамі, генерал Духонін таксама паспрабаваў арганізаваць мяцеж. Калі Совецкі ўрад прапанаваў Духоніну неадкладна прыступіць да перагавору аб перамір'і з германскім камандаваннем, ён адмовіўся выканаць прапанаване ўрада. Талы загадам Совецкай ўлады Духонін быў зняты з пасады. Контррэвалюцыйныя Стаўны былі разгромлены, пры гэтым Духонін быў забіты паўстаўшымі супроць яго салдатамі.

Паспрабаваў зрабіць вылазку супроць Совецкай ўлады таксама вядомыя апартунысты ўнутры партыі: Каманеў, Зіноўеў, Рыкаў, Шлянікаў і іншыя. Яны сталі патрабаваць стварэння «аднаародна — сацыялістычнага ўрада» з удзелам меншавікоў і эсэраў, толькі-што зварнуцця Кастрычніцкай рэвалюцыі 15 лістапада 1917 года ЦК партыі большэвікоў прыняў рэзалюцыю, якая адвартала пагадненне з гэтым контррэвалюцыйным партыямі, а Каманеў і Зіноўеў аб'яўлялі штрайббрэхерамі рэвалюцыі. 17 лістапада Каманеў, Зіноўеў, Рыкаў, Мілюцін, нягодныя з палітычнай партыі, зьявілі аб сваім выхадзе з састава ЦК. У той-жа дзень 17 лістапада, Ногін ад сваёго імя і ад імя ўваходзіўшых у Совет народных камісараў Рыкава, В. Мілюціна, Таадаровіча, А. Шлянікава, Д. Разанова, Юрэнэва, Ларына зрабіў заяву аб нягодзе з палітычнай ЦК партыі і аб выхадзе імянаваных асоб з састава Совету народных камісараў. Богства кучкі трупой выклікала лікванне ворагаў Кастрычніцкай рэвалюцыі. Уся буржуазія і пасабнікі зладарнічалі, крычалі аб развале большэвізма, праочылі гібель большэвіцкай партыі. Але кучка дзертываў ні на мінуту не пахіснула партыі. ЦК партыі з прэзэрэнем заклікаў іх, як дзертываў рэвалюцыі

і пасабніку буржуазіі, і перайшло да чарговых спраў.

Што датычыць «левых» эсэраў, то, жадаючы захавашь ўладу ў сялянскіх масах, якія ўжо спачувалі большэвікам, яны рашылі не сьваршыа з большэвікамі і захоўваць пакуль-што адны фронт з імі. З'езд сялянскіх Совету, які адбыўся ў лістападзе 1917 года, прызнаў усё заявавыя Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і дэкрэты Совецкай ўлады. Было заключана пагадненне з «левым» эсэрамі, і некалькі «левых» эсэраў было ўключана ў саставу Совету народных камісараў (Калегаеў, Спірыдонава, Праш'ян і Штэйнеберг). Аднак, гэта пагадненне праіснавала толькі да падпісання брэскага міру і ўтварэння камітэтаў белаты, калі ў сьмятэнне адбылося глыбокае раслаенне і калі «левыя» эсэры, усё больш адстроўваючы інтарэсы кулацтва, паднялі мяцеж супроць большэвікоў і былі разгромлены Совецкай ўладай.

З кастрычніка 1917 года па студзеня—люты 1918 года савецкая рэвалюцыя паспела распаўсюдзіцца па ўсёй краіне. Распаўсюджанне ўлады Совету па тэрыторыі вельізнай краіны ішло такім выгтым тэмпам, што Ленін назваў яго «трыумфальным маршам» Совецкай ўлады.

Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя перамагла.

З рату прычыны, якія вызначылі такую параўнальна лёгкую перамогу сацыялістычнай рэвалюцыі ў Расіі, траба адзначыць наступныя галоўныя прычыны.

1. Кастрычніцкая рэвалюцыя мела перад сабой такога, параўнальна слабага, дрэнна арганізаванага, палітычна малывольнага ворага, як руская буржуазія. Неўмажнішая яшчэ эканамічна і палкам залезшая ад укладных заказаў, руская буржуазія не мела ні палітычнай самастойнасці, ні дастатковай ініцыятывы, неабходных для таго, каб знясіць выхад са становішча. У не было ні вопыту палітычных камбінаций і палітычнага ашуканства ў вялікім маштабе, які мае, напрыклад, французская буржуазія, ні школы машэніцкіх кампрамісаў вялікага размаху, якую мае, напрыклад, аагліцкая буржуазія. Учора яшчэ шукваюцца пагаднення з царом, зварнуцця лютэўскай рэвалюцыі, яна, прышоўшы пасля гэтага да ўлады, не змагла прыдумаль нічога лепшага, як прадаўжаць ва ўсім асноўным палітыку ненавіснага цара. Яна, як і цар, стала за «вайнду да пераможнага кашпа», не глядзячы на тое, што вайна стала непаспэльнай для краіны і стала да апошняй ступені народ, армія. Яна, як і цар, стала за захаванне ў асноўным памешчыцкай ўласнасці на зьмлі, не глядзячы на тое, што сьляніства памірае ад беззямелья і памешчыцкага гнёту. Што датычыць палітыкі ў адносінах рабочага класа, то руская буржуазія пайшла ў сваёй нявынісі да рабочага класа далей цара, бо яна старалася не толькі захавашь і ўмацаваць гнёт заводчыкаў і фабрыкантаў, але і зрабіць яго невынісіма.

Не даўна, што народ не бачыў істотных розніц паміж палітыкай цара і палітыкай буржуазіі і нявынісіць да цара перанёс на Часовы ўрад буржуазіі.

Пакуль агоднікі партыі эсэраў і меншавікоў мелі некаторы ўплыў у народзе, буржуазія магла прыкывацца імі і захавашь за сабой ўладу. Але

пасля таго, як меншавікі і эсэры выкрылі сабе, як агентаў імперыялістычнай буржуазіі, і пазавілі сабе тым самым уплыў у народзе, буржуазія і ле Часовы ўрад аказаліся павісшымі ў паветры.

2. На чале Кастрычніцкай рэвалюцыі сталы такі рэвалюцыйны клас, як рабочы клас Расіі, клас, які загартаваўся ў баях, прайшоў за кароткі тэрмін даў рэвалюцыі і заваяваў к перадаю трэцяй рэвалюцыі аўтарытэт правадыра народа ў барацьбе за мір, за зьмлю, за свабоду, за сацыялізм. Не будзь такога, заслужыўшага давер'я народа, правадыра рэвалюцыі, як рабочы клас Расіі, не было-б і саюза рабочых і сялян, а без такога саюза не магла-б перамагчы Кастрычніцкая рэвалюцыя.

3. Рабочы клас Расіі меў такога сур'ёзнага саюзніка ў рэвалюцыі, як сялянская бедната, якая складала велізарную большасць сялянскага насельніцтва. Вопыт васьмі месяцаў рэвалюцыі, які смела можа быць прыроўнен да вопыту некалькіх дзесяткаў год «нармальнага» развіцця, не прайшоў дарэмна для працоўных мас с'ляніства. За гэты час яны мелі магчымасць выпрабаваць на справе ўсё партыі ў Расіі і пераканаліся, што ні калды, ні эсэры і меншавікі не стануць сур'ёзна сьваршыа з памешчыкамі і прыліваць кроў з-за сялян, што ў Расіі ёсьць толькі адна партыя, якая не звязана з памешчыкамі і гатова разваліць памешчыцкую, каб задаволіць сялянскія патрэбы, — гэта партыя большэвікоў. Гэтая акалічнасць палужыла рэальнай асновай саюза пролетарыята і сялянскай беднаты. Наўзасна саюза рабочага класа і сялянскай беднаты вызначыла і паводзіны сярэднякоў, якія доўга хісталіся і толькі перад Кастрычніцкім паўстаннем павярнуліся, як след, у бок рэвалюцыі, далучыўшыся да сялянскай беднаты.

Німа чаго і даказваць, што без такога саюза Кастрычніцкая рэвалюцыя не магла-б перамагчы.

4. На чале рабочага класа стала такая, выпрабававшая ў палітычных баях, партыя, як партыя большэвікоў. Толькі такая партыя, як партыя большэвікоў, дастаткова смелая для таго, каб павесці народ на расчучы штурм, і дастаткова астрыяноўца для таго, каб абыйсці ўсе і ўсякія паловныя памонні на шляху да мэты, — толькі такая партыя магла так умела залучыць у адзін агульны рэвалюцыйны паток такія розныя рэвалюцыйныя рухі, як агульна-дэмакратычны рух за мір, сялянска-дэмакратычны рух за захват памешчыцкай зьмелі, нацыянальна-вываленчы рух прыгнечаных народаў за нацыянальнае роўнапраўе і сацыялістычны рух пролетарыята за звяржэнне буржуазіі, за ўстанавленне дыктатуры пролетарыята.

Несумненна, што залучэнне гэтых розных рэвалюцыйных патокаў у адзін агульны магутны рэвалюцыйны паток расшыла лёс капіталізма ў Расіі.

5. Кастрычніцкая рэвалюцыя пачылася ў такі момант, калі імперыялістычная вайна была яшчэ ў разгары, калі галоўныя буржуазныя дзяржавы былі расколаны на два варажыя лагеры, калі яны, будучы заняты вайной адзін ад аднаго і аслабляючы адзін аднаго, не мелі магчымасці сур'ёзна ўмяшаша ў «рускія справы» і актыўна выступіць супроць Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Несумненна, што гэтая акалічнасць значна аблягчыла перамогу Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

Каб умацаваць Советскую ўладу, траба было разбурыць, атмаць стары, буржуазны дзяржаўны апарат і на яго месцы стварыць новы апарат Совецкай дзяржавы. Траба было, дадэй, разбурыць астаткі саслоўнага ладу і рэжым нацыянальнага гнёту, адмяніць прывіліжыя, ліквідаваць контррэвалюцыйны друк і контррэвалюцыйныя арганізацыі ўсякага роду, легальныя і нелегальныя, распусціць буржуазны Устаючый сход. Нарэшце, траба было ўстаюч за нацыяналізацыйны зьмлі наўзасналізаваць таварыма ўсю буйную прамысловасць і аэтым — выйсці са становішча вайны, скончыць з вайной, якая больш за ўсё перашкоджала справе ўмацавання Совецкай ўлады.

Усе гэтыя мэрапрыметы былі праведзены на працягу некалькіх месяцаў з канца 1917 года да сярэдзіны 1918 года.

Сабатаж чыноўнікаў старых міністэрстваў, арганізаваны эсэрамі і меншавікамі, быў аломлен і ліквідаван. Міністэрствы былі ськасаваны і замест іх былі створаны савецкія апараты кіравання і адпаведныя народныя камісарыяты. Быў створан Вялішынны совет народнай гаспадаркі для кіравання прамысловасцю краіны. Была арганізавана Усерасійская наўзасналізаныя нацыя (ВЧК) па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам на чале з Ф. Дзержынскім. Быў выдан дэкрэт аб стварэнні Чырвонай арміі і флота. Устаючый сход, выбары ў яго ў асноўным праходзілі яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі і які адмовіўся пацвердзіць дэкрэты ІІ з'езда Совету аб міры, аб зьмлі, аб пераходзе ўлады да Совету, — быў распушчаны.

У мотях качачкавой ліквідацыі астаткаў феадалізма, саслоўнасці і

Каб умацаваць Советскую ўладу, траба было разбурыць, атмаць стары, буржуазны дзяржаўны апарат і на яго месцы стварыць новы апарат Совецкай дзяржавы. Траба было, дадэй, разбурыць астаткі саслоўнага ладу і рэжым нацыянальнага гнёту, адмяніць прывіліжыя, ліквідаваць контррэвалюцыйны друк і контррэвалюцыйныя арганізацыі ўсякага роду, легальныя і нелегальныя, распусціць буржуазны Устаючый сход. Нарэшце, траба было ўстаюч за нацыяналізацыйны зьмлі наўзасналізаваць таварыма ўсю буйную прамысловасць і аэтым — выйсці са становішча вайны, скончыць з вайной, якая больш за ўсё перашкоджала справе ўмацавання Совецкай ўлады.

Усе гэтыя мэрапрыметы былі праведзены на працягу некалькіх месяцаў з канца 1917 года да сярэдзіны 1918 года.

Сабатаж чыноўнікаў старых міністэрстваў, арганізаваны эсэрамі і меншавікамі, быў аломлен і ліквідаван. Міністэрствы былі ськасаваны і замест іх былі створаны савецкія апараты кіравання і адпаведныя народныя камісарыяты. Быў створан Вялішынны совет народнай гаспадаркі для кіравання прамысловасцю краіны. Была арганізавана Усерасійская наўзасналізаныя нацыя (ВЧК) па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам на чале з Ф. Дзержынскім. Быў выдан дэкрэт аб стварэнні Чырвонай арміі і флота. Устаючый сход, выбары ў яго ў асноўным праходзілі яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі і які адмовіўся пацвердзіць дэкрэты ІІ з'езда Совету аб міры, аб зьмлі, аб пераходзе ўлады да Совету, — быў распушчаны.

У мотях качачкавой ліквідацыі астаткаў феадалізма, саслоўнасці і

Каб умацаваць Советскую ўладу, траба было разбурыць, атмаць стары, буржуазны дзяржаўны апарат і на яго месцы стварыць новы апарат Совецкай дзяржавы. Траба было, дадэй, разбурыць астаткі саслоўнага ладу і рэжым нацыянальнага гнёту, адмяніць прывіліжыя, ліквідаваць контррэвалюцыйны друк і контррэвалюцыйныя арганізацыі ўсякага роду, легальныя і нелегальныя, распусціць буржуазны Устаючый сход. Нарэшце, траба было ўстаюч за нацыяналізацыйны зьмлі наўзасналізаваць таварыма ўсю буйную прамысловасць і аэтым — выйсці са становішча вайны, скончыць з вайной, якая больш за ўсё перашкоджала справе ўмацавання Совецкай ўлады.

Усе гэтыя мэрапрыметы былі праведзены на працягу некалькіх месяцаў з канца 1917 года да сярэдзіны 1918 года.

Сабатаж чыноўнікаў старых міністэрстваў, арганізаваны эсэрамі і меншавікамі, быў аломлен і ліквідаван. Міністэрствы былі ськасаваны і замест іх былі створаны савецкія апараты кіравання і адпаведныя народныя камісарыяты. Быў створан Вялішынны совет народнай гаспадаркі для кіравання прамысловасцю краіны. Была арганізавана Усерасійская наўзасналізаныя нацыя (ВЧК) па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам на чале з Ф. Дзержынскім. Быў выдан дэкрэт аб стварэнні Чырвонай арміі і флота. Устаючый сход, выбары ў яго ў асноўным праходзілі яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі і які адмовіўся пацвердзіць дэкрэты ІІ з'езда Совету аб міры, аб зьмлі, аб пераходзе ўлады да Совету, — быў распушчаны.

У мотях качачкавой ліквідацыі астаткаў феадалізма, саслоўнасці і

Каб умацаваць Советскую ўладу, траба было разбурыць, атмаць стары, буржуазны дзяржаўны апарат і на яго месцы стварыць новы апарат Совецкай дзяржавы. Траба было, дадэй, разбурыць астаткі саслоўнага ладу і рэжым нацыянальнага гнёту, адмяніць прывіліжыя, ліквідаваць контррэвалюцыйны друк і контррэвалюцыйныя арганізацыі ўсякага роду, легальныя і нелегальныя, распусціць буржуазны Устаючый сход. Нарэшце, траба было ўстаюч за нацыяналізацыйны зьмлі наўзасналізаваць таварыма ўсю буйную прамысловасць і аэтым — выйсці са становішча вайны, скончыць з вайной, якая больш за ўсё перашкоджала справе ўмацавання Совецкай ўлады.

Усе гэтыя мэрапрыметы былі праведзены на працягу некалькіх месяцаў з канца 1917 года да сярэдзіны 1918 года.

Сабатаж чыноўнікаў старых міністэрстваў, арганізаваны эсэрамі і меншавікамі, быў аломлен і ліквідаван. Міністэрствы былі ськасаваны і замест іх былі створаны савецкія апараты кіравання і адпаведныя народныя камісарыяты. Быў створан Вялішынны совет народнай гаспадаркі для кіравання прамысловасцю краіны. Была арганізавана Усерасійская наўзасналізаныя нацыя (ВЧК) па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам на чале з Ф. Дзержынскім. Быў выдан дэкрэт аб стварэнні Чырвонай арміі і флота. Устаючый сход, выбары ў яго ў асноўным праходзілі яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі і які адмовіўся пацвердзіць дэкрэты ІІ з'езда Совету аб міры, аб зьмлі, аб пераходзе ўлады да Совету, — быў распушчаны.

У мотях качачкавой ліквідацыі астаткаў феадалізма, саслоўнасці і

Каб умацаваць Советскую ўладу, траба было разбурыць, атмаць стары, буржуазны дзяржаўны апарат і на яго месцы стварыць новы апарат Совецкай дзяржавы. Траба было, дадэй, разбурыць астаткі саслоўнага ладу і рэжым нацыянальнага гнёту, адмяніць прывіліжыя, ліквідаваць контррэвалюцыйны друк і контррэвалюцыйныя арганізацыі ўсякага роду, легальныя і нелегальныя, распусціць буржуазны Устаючый сход. Нарэшце, траба было ўстаюч за нацыяналізацыйны зьмлі наўзасналізаваць таварыма ўсю буйную прамысловасць і аэтым — выйсці са становішча вайны, скончыць з вайной, якая больш за ўсё перашкоджала справе ўмацавання Совецкай ўлады.

Усе гэтыя мэрапрыметы былі праведзены на працягу некалькіх месяцаў з канца 1917 года да сярэдзіны 1918 года.

Сабатаж чыноўнікаў старых міністэрстваў, арганізаваны эсэрамі і меншавікамі, быў аломлен і ліквідаван. Міністэрствы былі ськасаваны і замест іх былі створаны савецкія апараты кіравання і адпаведныя народныя камісарыяты. Быў створан Вялішынны совет народнай гаспадаркі для кіравання прамысловасцю краіны. Была арганізавана Усерасійская наўзасналізаныя нацыя (ВЧК) па барацьбе з контррэвалюцыяй і сабатажам на чале з Ф. Дзержынскім. Быў выдан дэкрэт аб стварэнні Чырвонай арміі і флота. Устаючый сход, выбары ў яго ў асноўным праходзілі яшчэ да Кастрычніцкай рэвалюцыі і які адмовіўся пацвердзіць дэкрэты ІІ з'езда Совету аб міры, аб зьмлі, аб пераходзе ўлады да Совету, — быў распушчаны.

У мотях качачкавой ліквідацыі астаткаў феадалізма, саслоўнасці і

Каб умацаваць Советскую ўладу, траба было разбурыць, атмаць стары, буржуазны дзяржаўны апарат і на яго месцы стварыць новы апарат Совецкай дзяржавы. Траба было, дадэй, разбурыць астаткі саслоўнага ладу і рэжым нацыянальнага гнёту, адмяніць прывіліжыя, ліквідаваць контррэвалюцыйны друк і контррэвалюцыйныя арганізацыі ўсякага роду, легальныя і нелегальныя, распусціць буржу

П Р А Ц Я Г.

ступивши перед самим небезпечним та драпежним — германським імперіалізмом, як атривали перадишку, умалюючи Союзному Уряду і створюючи Чырвоную Армію, здольную аранжувати краіну ад нападу ворагаў. Се контррэволюцыянеры, пачынаючы ад менавітка і эсэраў і канчаючы сымі раёшанымі белгвардзейцамі, вялі палёную агітацыю супроць з'яўлення міру. Іх лінія была ясная: і хачелі сарваць мірныя перагаворы, і паставіць пад удар неўзманнае і яшчэ Союзному Уряду, паставіць пад пагаразай заважанні рабочых і сялян.

Іх саюзнікі ў гэтай чорнай справе зацалі Троцкі і яго спадручны Бухарын, які разам з Радэкам і Пятавым узначальваў варажому партыі іду, якая іменавала себе для масоўкі групай «левых комуністаў». Тэі і група «левых комуністаў» паві ўнутры партыі лютую барацьбу супроць Леніна, патрабуючы прадаўжэння вайны. Гэтыя людзі яшчэ іграюць на руку германскім імперыялістам і контррэволюцыянерам унутры краіны, б'юць справу да таго, каб паставіць міру, не меўшаму яшчэ арміі. Союзную рэспубліку пад удар германскага імперыялізма.

Гэта была нейкая правакатарская ітэтка, якая па-майстэрску маскіралася левымі фразамі.

12 лютага 1918 года мірны перагаворы ў Брэст-Літоўску былі перарваны. Не гледзячы на то, што Ленін і Сталін ад імя ЦК партыі настойвалі на падпісанні міру, Троцкі, будучы сур'ёзнай савецкай дэлегацыяй ў Брэст-Літоўску, прапанаваў уварваць у вайну ад імя Савецкай рэспублікі і пісаць мір на прапанаваных Германіяй умовах і ў той-жа час паведаваць і вайне, што Савецкая рэспубліка асцязьніла не будзе і прадаўжае домабіццёвую армію.

Гэта было страшна. Большага і не млі патрабавалі нямецкі імперыялісты ад прадацы інтарэсаў Савецкай краіны.

Германскі ўрад перарваў перамір'е і зраішоў у наступленне. Астаткі напістарой арміі не ўсталі супроць ворага нямецкай вайны і сталі разбітамі. Немцы прапанавалі быстра, захаваючы вельміную тэрыторыю і паліжачы Петраград, Германскі імперыялізм, уторгнуўшыся ў Савецкую армію, зацалі мэтай звергнуць Союзную ўладу і ператварыць нашу радку ў сваю калонію. Стара, развалілася царская армія не магла ўзяць супроць узброеных паліжачы германскага імперыялізма. Яна асцязьніла пад ударам германскай арміі.

У воброснай ітэрвенцыі нямецкі імперыялістаў выклікала магучыя ролішчыны ўладу ў краіне. У адказ на кінуты партыяй і Савецкім уладом кліч «Соцыялістычная барацьбу ў небеспечныя рабочыя класы казаў умоўным фарміраваннем чэі Чырвонай Арміі. Малодшыя атрады новай арміі — арміі рэвалюцыянага народа — геранія адбілі напад воброснага да зб'ой германскага дэлежніка. Пад Нарвай і Поковам нямецкі акупанты былі дан рашучы адпаведны ўрадаў на Петраград былі прыняты. Дзень адпору войскам ірманскага імперыялізма — 23 лютага — стаў днём нараджэння малодшай Чырвонай арміі.

18 лютага 1918 года ЦК партыі прынята была прапанова Леніна прадаць тэлеграму германскаму ўраду ад неадкладнага заключэнні міру. Іх забеспечыць сабе больш выгадныя ўмовы міру, немцы прадаўжалі наступленне, і толькі 22 лютага германскі ўрад выразіў згоду падпісаць

мір, прычым умовы міру былі значна лепшыя перадишчых.

Ленін, Сталін і Свердлову прышлося вытрымаць упорную барацьбу ў ЦК супроць Троцкага, Бухарына і іншых траікістаў, каб дабіцца рашэння аб міру. Ленін указаў, што Бухарын і Троцкі «на справе дапамаглі германскім імперыялістам і пераходзілі іх і развіццю рэвалюцыі ў Германію» (Ленін, т. XXII, стар. 307).

23 лютага ЦК паставіў прыняць умовы нямецкага камандавання і падпісаць мірны дагавор. Прадэлества Троцкага і Бухарына дорага абышлось Савецкай рэспубліцы. Латвія, Эстонія, не гаворачы ўжо аб Польшчы, адходзілі да Германіі, Украіна аддзялялася ад Савецкай рэспублікі і ператваралася ў васьмалую (васьмалую) нямецкую дзяржаву. Савецкая рэспубліка абавязалася плаціць немцам кантрыбуцыю.

Між тым «левыя комуністы», прадаўжачы барацьбу супроць Леніна, скаталіся ўсё ніжэй і ніжэй у балота прадэлества.

Маскоўскае абласное бюро партыі, часова захаванае «левымі комуністамі» (Бухарын, Осінскі, Якаўлева, Стукіца, Манцэў), прыняло раскольніцкую рэзалюцыю недарваў ЦК і зацаліла, што яно лічыць «наўрад ці ўстрэчаным раскол партыі ў бліжэйшы час». Яны даішлі ў гэтай рэзалюцыі да прыняцця антысавецкага рашэння: «У інтарэсах міжнароднай рэвалюцыі, і пісалі «левыя комуністы» ў гэтым рашэнні, — мы лічым мэтазгодным ісці на матчмасць страты Савецкай ўлады, якая становіцца цяпер чыста фармальнай».

Ленін назваў гэта рашэнне «дзіўным і страшным».

У той час для партыі не была яшчэ ясна сапраўдная прычына такіх антыпартыйных паводін Троцкага і «левых комуністаў». Але як гэта ўстанавіць яна павіла праце антысавецкага «права-траікіскага блока» (пачатак 1938 года), Бухарын і ўзначальваемая ім група «левых комуністаў» сумесна з Троцкім і «левымі эсэрамі, аказваецца, былі талы ў тэймай змове супроць Савецкага ўрада. Бухарын, Троцкі і іх саўзвельнікі па змове, аказваецца, сталі сабе мэтай — сарваць брэсці мірны дагавор, арыштаваць В. І. Леніна, І. В. Сталіна, Я. М. Свердлову, забіць іх і сфарміраваць новы ўрад з бухарынцаў, траікістаў і эсэраў».

Арганізуючы тэйную контррэвалюцыйную змову, адначасова група «левых комуністаў» пры падтрыманні Троцкага вяла адкрытую атаку супроць большэвіцкай партыі, імкучыся расколасць партыю і разлажыць партыйныя рады. Але партыя агуртавалася ў гэты пажы момант вакол Леніна, Сталіна, Свердлову і падтрымала Цэнтральны Камітэт у пытанні аб міры таксама, як і ва ўсіх іншых пытаннях.

Група «левых комуністаў» аказалася галаванай і разбітай.

Для канчатковага вырашэння пытання аб міры быў склікан VII з'езд партыі.

VII з'езд партыі адкрыўся 6 сакавіка 1918 года. Гэта быў першы з'езд, скліканы пасля ўзніцця ўлады напай партыяй. На з'ездзе было 48 дэлегатаў з рашаючым голасам і 58 дэлегатаў. На з'ездзе было прадаўлена 145 тысяч членаў партыі. На самай справе ў партыі было ў гэты час не менш 270 тысяч членаў. Гэтае разыходжанне тлумачыцца тым, што, з прычыны эстэрнага характару з'езда, значная частка арганізацыі не паспела прыслать дэлегатаў, а арганізавані, тэрыторыя якіх была часова акупіравана немцамі, не мелі магчымасці прыслать дэлегатаў.

8. ЛЕНІНСКІ ПЛАН ПРЫСТУПУ ДА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БУДАЎНІЦТВА. КАМБЕДЫ І АБУЗДАННЕ КУЛАЦТВА. МЯЦЕЖ «ЛЕВЫХ» ЭСЭРАЎ І ЯГО ПАДАЎЛЕННЕ. У З'ЕЗД СОВЕТАЎ І ПРЫНЯЦЦЕ КАНСТЫТУЦЫІ РСФСР.

Важныя гаспадарчыкі не прызнавалі і прапоўнай, ні агульнадзяржаўнай дысцыпліны, яны не падпарадкоўваліся ні ўліку, ні кантролю. У гэты пажы момант асабліва небеспечна прадаўжэнні дробнабуржуазнага спекуляцыйна і гандлярства і спробы дробных гаспадарчыкаў і гандлярства нажыцца на народнай пужбе.

Партыя павіла энергічную барацьбу да расхлябанасці ў вытворчасці, з адсутнасцю працоўнай дысцыпліны ў прамысловасці. Новая працоўная навія павольна ўсваялася масамі. З прычыны гэтага барацьба за працоўную дысцыпліну стала ў гэты перыяд цэнтральнай задачай.

Ленін указаў на неабходнасць разгортвання ў прамысловасці сацыялістычнага спаборніцтва, увелічэння здельнай аплаты, барацьбы з ураўнялаўкай, прымянення, побач з выхаванымі мерамі пераканання, таксама і метады прымусу да тых, хто хоча як мага больш урываць ад дзяржавы, лодыра, спекулянта і ваража адносінні да дзяржаўнага рэгулявання гаспадарчага жыцця, да ўліку і кантролю.

Вырашыўшы пытанні арганізацыі новай, савецкай прамысловасці, партыя перайшла да пытанні ўскі. У вёсцы кірета ў гэты час барацьба беднаці з кулацтвам. Кулакі забіралі сілу і захватвалі аладанія ў памешчыкаў землі. Беднаці патрабавала дапамогі. Кулакі, змагаючыся з пролетарскай дзяржавай, алмаўляліся прадаваць дзяржаве хлеб па цвёрдых цнах. Яны хачелі пры дапамозе голаду прымуціць Савецкую дзяржаву адмовіцца ад выраўнення сацыялістычных мэралпрэемстваў. Партыя паставіла задачу — разграміць контррэвалюцыйнае кулацтва. Для арганізацыі беднаці і пасіяковай барацьбы з кулацтвам, якое мела лішкі хлеба, быў арганізаван паход рабочых у вёску.

«Таваршыні рабочыя!» — пісаў Ленін, — памятайце, што становіцца рэвалюцыя кртычнае. Памятайце, што вырастае рэвалюцыю можае толькі вы, — больш няма кама. Дзесяткі тысяч адборных, перадавых, аднаго сацыялізму рабочых, вызольных падлаца на кабар і на раскраданне, зольных старынь жалезную сілу супроць кулацкай спекуляцыі, маралдэраў хабарнікаў, дэзарганізатараў, — вось што неабходна» (Ленін, т. XXIII, стар. 25).

«Левыя комуністы», выступаючы за адно з эсэрамі і менавітамі, павілі барацьбу супроць Леніна і па гэтых пытаннях. Бухарын, Осінскі і іншыя выступалі супроць асуджэння дысцыпліны, супроць адлінаачалі на прадырмствах, супроць скарыстання спецыялістаў у прамысловасці, су-

Дакладваючы аб брэсці міры, Ленін гаварыў на гэтым з'ездзе, што «...той пажы крызіс, які перажывае наша партыя ў сувязі з уварненнем у ёй левай апазіцыі, з'яўляецца адным з найвялікшых крызісаў, перажываемых рускай рэвалюцыяй» (Ленін, т. XXII, стар. 321).

30 галасамі супроць 12 і пры 4 устрымаўшыся была прынята рэзалюцыя Леніна па пытанню аб брэсці міры.

Ленін пісаў на другі дзень пасля прыняцця рэзалюцыі ў артыкуле «Няшчасны мір»:

«Невыносна пажы ўмовы міру. А ўсё-ж гісторыя возьме сваё... За работу арганізацыі, арганізацыі і арганізатры. Будучае, не гледзячы ні на якія іспытанні, — за намі» (Ленін, т. XXII, стар. 288).

У рэзалюцыі з'езда адначалася, што немцы і надаль ваяныя выступленні імперыялістычных дзяржаў супроць Савецкай рэспублікі, што з'езд таму лічыць асноўнай задачай партыі прыняццё самых энергічных і рашучых мер для павышэння самадзійнасьці і дысцыпліны рабочых і сялян, для падрыхтоўкі мас да самазладанай абароны сацыялістычнай башкаўшчыны, для арганізацыі Чырвонай арміі, для ўсеагульнага ваеннага адукацыянаса выхавання.

З'езд, падверзіўшы правільнасць ланіскай лініі ў пытанні аб брэсці міры, асудзіў павіную Троцкага і Бухарына, заклікаўшы спробу паірыпешы паражэнне «левых комуністаў» прадаўжаць на самым з'ездзе раскольніцкую работу.

Заключэнне брэскага міру дало партыі магчымасць выйграць час для ўмацавання Савецкай ўлады, для прыкідвання ў парадак гаспадары краіны.

Заключэнне міру дало магчымасць скарыстаць сутычкі ў лагерах імперыялізма (прадаўжылася вайна Аўстра-Германія з Антантай), разлажыць сілы праціўніка, арганізаваць савецкую гаспадарку, стварыць Чырвоную армію.

Заключэнне міру дало магчымасць пролетарыату захаваць за сабой сялянства і накіраваць сілы для разгору белгвардзейскіх генералаў у перыяд грамадзянскай вайны.

У перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі Ленін вучыў большэвіцкую партыю, як трэба бяспрашна і рашуча наступіць, калі для гэтага ёсць неабходныя ўмовы. У перыяд брэскага міру Ленін вучыў партыю, як трэба ў парадку адступіць у момант, калі сілы праціўніка завелі пераўзыхляючы нашы сілы, з тым, каб з найвялікшай энергіяй рыхтаваць новае наступленне супроць ворагаў.

Гісторыя паказала ўсю правільнасць ланіскай лініі.

На VII з'ездзе было прынята рашэнне аб перанаме назвы партыі, а таксама аб змяненні праграмы партыі. Партыя стала называцца Расійскай Камуністычнай партыяй (большэвік) — РКП(б). Ленін прапанаваў назваць нашу партыю камуністычнай, бо гэтая назва дакладна адпавядала той моме, якую партыя ставіць перад сабой, — азначэнне камунізма.

Для складання новай праграмы партыі была выбрана асобная камісія, у якую ўвайшлі Ленін, Сталін і іншыя, прычым за аснову праграмы быў прыняты праект, распрацаваны Леніным.

Такім чынам, VII з'езд выканаў вельміную гістарычную справу: ён разбіў зацвіўшыся ворагаў унутры партыі, «левых комуністаў» і траікістаў, ён дабіўся выхату з імперыялістычнай вайны, ён дабіўся міру, перадышкі, ён даў партыі выйграць час для арганізацыі Чырвонай Арміі і абавязваў партыю навесці сацыялістычны парадак у народнай гаспадарцы.

«Барацьба за хлеб — гэта барацьба за сацыялізм», — гаварыў Ленін, і пад гэтым лозунгам ішла арганізацыя рабочых для паходу ў вёску. Быў выдан рад дэкрэтаў, якія ўстанавілі харчовую дыктатуру і прадастаўлялі органам наркампроду надзвычайныя паўнамоцтвы для закупкі хлеба па цвёрдых цнах.

Дэкрэтам 11 чэрвеня 1918 года былі створаны камітэты беднаці (камбеды). Камбеды адгравалі вялікую ролю ў барацьбе з кулацтвам, у справе перамеравання кафіскаваных зямель і размеравання гаспадарчага інвентара, у загатоўцы харчовых лішкаў у кулакоў, у справе снажэння прадуктамі харчавання рабочых цэнтраў і Чырвонай арміі. 50 мільёнаў гектараў кулацкай зямлі перайшло ў рукі беднаці і сараліжкоў. Была кафіскавана ў кулацтва значная частка сродкаў вытворчасці на карысць беднаці.

Арганізацыя камітэтаў беднаці з'яўлялася далейшым этапам у разгортванні сацыялістычнай рэвалюцыі ў вёсцы. Камбеды з'яўляліся апорнымі

пунктамі дыктатуры пролетарыята ў вёсцы. Праз камбеды ў значнай ступені ішло фарміраванне кадраў Чырвонай арміі з сялянскага насельніцтва.

Паход пролетарыату ў вёску і арганізацыя камітэтаў беднаці ўмацавалі Савецкую ўладу ў вёсцы і мелі велізарнае палітычнае значэнне для заваявання сялянска-сарадніка на старану Савецкай ўлады.

К канцу 1918 года, калі камбеды выканалі свае задачы, яны былі ліквідаваны, зліўшыся з Советамі ў вёсцы.

4 ліпеня 1918 года адкрыўся V з'езд Советаў. На з'ездзе «левыя» эсэры разгарнулі лютую барацьбу супроць Леніна, у абарону кулакоў. Яны патрабавалі спынення барацьбы з кулацтвам і адмовы ад пасылкі рабочых харчовых атрадаў у вёску. Калі «левыя» эсэры пераканаліся, што іх лінія састракае цвёрды адпор з боку большасці з'езда, яны арганізавалі мяцеж у Маскве, захапілі Трехвільцельскі аэраулак і адтуль пачалі былі артылерыйскі абстрэл Кремля. Аднак,

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю на ўзброенае паўстанне супроць буржуазіі і яе Часовага ўрада. Згодніцкі партыі эсэраў і менавітка, апархтыі і іншыя некамуністычныя партыі завяршаюць сваё развіццё: усе яны становяцца буржуазнымі партыямі ўжо перад Кастрычніцкай рэвалюцыяй, якія адстойваюць чэласнасці і захаванасць капіталістычнага ладу. Партыя большэвікоў адна кіруе барацьбой мас за звяржэнне буржуазіі і ўстанавленне ўлады Советаў.

Адначасова большэвікі разбіваюць спробы калітунаў унутры партыі — Зіноўева, Каменева, Рыкава, Бухарына, Троцкага, Пятакова звярнуць партыю са шляху сацыялістычнай рэвалюцыі.

Узначальваемы партыяй большэвікоў, рабочы клас чэрае сілу і ўпэўненасць у перамозе, знаходзіць адказ на важнейшыя пытанні рэвалюцыі. Красавіцкая канферэнцыя накіроўвае партыю

на барацьбу за пераход ад рэвалюцыі буржуазна-дэмакратычнай да рэвалюцыі сацыялістычнай. VI з'езд называе партыю

ВЫСТУПЛЕННЕ тав. МАЙСКАГА ПА ПЫТАННІ АБ ПАВЕТРАНЫХ БАМБАРДЫРОУКАХ ГРАМАДЗЯНСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА

ЖЭНЕВА, 22 верасня. (БЕЛТА). На паслядзённых трыох камісіі пленума Лігі нацый (па пытаннях скарачэння і абмежавання ўзбраенняў) па пытанню аб паветраных бамбардыроўках грамадзянскага насельніцтва выступіў тав. Майскі. Ён заявіў, што пленум Лігі нацый павінен быць глыбока ўдзячным іспанскай дэлегацыі за пастанову гэтага пытання са ўсёй вастрыяй.

На працягу апошніх год група дзяржаў-агрэсараў, кіруючыся ілей так званай «стальнай вайны», сістэматычна робіць масавыя знішчэнні бязбройнага і безабароннага грамадзянскага насельніцтва. Савецкая дэлегацыя падтрымлівае думку іспанскай дэлегацыі, што эфектыўныя меры супроць гэтага варварства могуць быць прыняты толькі ў міжнародным парадку. Савецкая дэлегацыя падтрымлівае таксама прапанову кітайскай дэлегацыі аб тым, каб на рэкамендацыі Лігі нацый спынілася апабэжванне агрэсараў аэрапланамі і нафтапрадуктамі.

Будучы гатовы прыняць удзел у разглядзе ўсіх унесоных у камісію прапанов, савецкая дэлегацыя ў той жа час не чакае ад гэтага сур'ёзных практычных вынікаў. Для гэтага патрабуюцца гарантыі правядзення ў жыццё прынятых рашэнняў супроць дзяржаў-агрэсараў, якія адкрыта правядуць гэтыя меры, што сіла — б'ець права. Такія гарантыі яшчэ няма.

Тав. Майскі прыклад «дэянасці» Лонданскага камітэта па неўмяшанню, які з'явіўся 18 чэрвеня 1937 года да рэспубліканскага ўрада Іспаніі і да Франка з прапановай спыніць бамбардыроўкі мірнага насельніцтва. Рэспубліканскі ўрад ніколі гэтым не займаўся, а рэзультат звароту да Франка «запісан на вуліцах рэспубліканскіх гарадоў крывёю тысяч бязбройных і безабаронных афараў». Савецкая дэлегацыя гатовы ў максімальна даступнай ёй ступені садзейнічаць перадажэнню і асабліва жахаў, якія з'яўляюцца вынікам «стальнай вайны» фашысцкіх агрэсараў.



На іспанскай трымацінай фабрыцы «Кім» створана маладзёжная брыгада імя 20-годдзя ВЛКСМ. Брыгада ішоўчына перапрацоўвае пару выпрацоўкі. НА ЗЛІМММ: брыгадзік маладзёжнай брыгады тав. М. А. Мішурін гутарыць са сваёй брыгадай перад пачаткам работы. Фото Пачкава (СР).

ГРУБЫЯ ПАРУШЭННІ СТАТУТА СЕЛЬГАСАРЦЕЛІ

БУДА-КАШАЛЕУ. (Спец. кар. «Звезда»). Сталінскі статут сельгаспадарчай арцелі правільна спалучае грамадскія і асабістыя інтарэсы калгаснікаў. 5 артыкул статута прадугледжвае, што ў зорнавых, баваўняных, ільняных і іншых раёнах, кожны калгасны двор можа трымаць адну карову, да двух галоў маладняка рагатай жывёлы, адну свінаматку з прыплодам, да 10 авечак і коз разам, неабмежаваную колькасць хатняй трышкі, трыоў і да 20 вулляў пчоў.

Усё, што запісана ў Сталінскім статуте і прынята калгасным сходам, з'яўляецца законам для кожнага калгасніка. Аднак у Будакашалёўскім раёне гэты пункт статута груба парушэны. Яшчэ ў пачатку гэтага года раённаму ўпраўлінству стала вядома, што ў раёне 20 калгаснікаў маюць у асабісты карыстанні коней. Але чаму кіраўнікі раёна на гэты факт грубага парушэння статута сельгасарцелі не звярнулі належнай увагі? І гэтыя парушэнні прынялі масавы характар.

Для прыкладу возьмем калгасы Губіцкага сельсавета. Тут да 1 жніўня 4 гаспадаркі калгаснікаў мелі ўласныя коней і аднаго рабочага вала. Толькі дзямі тры коней прададзены, замест таго, каб абогучыцца іх. Калгаснік-жа калгасы імя Красіна Назар Чубаў і зараз трымае каня. Апрача калгаснікаў, якія маюць коней даўно, на гэтым тыдні два члены сельгасарцелі «Перамога». Забаскага сельсавета, купілі коней. Набыў каня калгаснік сельгасарцелі «Шлях сацыялізма», гаспадарка сельсавета. Папал Кузьміцкі, а таксама калгаснік Пімануў з сельгасарцелі «Чырвоны араты» і іншыя.

Ярэм прыкладам таго, які шпюдна адбівае парушэнне статута на справях калгаса, гавораць факты ў

Тав. Сурыц наведваў Баню

ПАРЫЖ, 22 верасня. (БЕЛТА). Паўпрад ССОР у Парыжы тав. Сурыц наведаў сёння французскага міністра замежных спраў Жоржа Баню і меў з ім доўгую гутарку.

Сёння раніцай Баню прыняў польскага пасла Лукасевича, іспанскага пасла Паскуа, а таксама югаслаўскага пасла Янакіча Пурчыча.

Сёння раніцай Баню прыняў польскага пасла Лукасевича, іспанскага пасла Паскуа, а таксама югаслаўскага пасла Янакіча Пурчыча.

РЭКАНСТРУКЦЫЯ ВІЦЕБСКА

Украінскі інстытут па праектаванню гарадоў «Гіпраград», па заданню Віцебскага гарадскога савета распрацаваў генеральны праект рэканструкцыі горада Віцебска. Праект алобаран урадам БССР.

Ажыццўленне генеральнага праекта пачацма на 10—15 год. У адпаведнасці з ім у бягучым годзе вядуцца работы па новаму будаўніцтву і дабрабыту.

Ураіна растуць Віцебск ператварыцца на ўзорны сацыялістычны горад, з шырокімі вулічнымі магістралямі, з зорнымі прыгожымі жытковымі дамамі, паркам, культурна бытавымі ўстановамі. З межаў горада будуць вынесены на спецыяльна аддзеленыя тэрыторыі прадпрыемствы з найбольш шкоднай вытворчасцю — махорачная фабрыка, скураны завод і інш. Зялёныя ахоўныя зоны аддзяліць прамысловыя прадпрыемствы ад жылых кварталаў.

Намечаны будыныя мерапрыемствы па рэканструкцыі вулічнай сеткі. Вуліцы імя Леніна, імя Кірава, імя Гогаля, Авіяцыйная будуць распшырыны да 30 метраў і вуліца імя Фрунзе — да 25 метраў.

Берагі Заходняй Дзвіны, перасякаючай горад, апрадуцца ў камень. Стварыцца новая парк культуры і адпочынку на Юр'евай гары і ў даліне ракі Вішпа.

Прадугледжваюцца будаўніцтва новага гарадскога тэатра, кіно школ, ясляў, дзіцячых садоў, фізкультурных пляцовак новай цэпла-электрацэнтраля. Трамвайны рух атрымае далейшае развіццё шляхам акальчвання горада. Трамвай звяжа цэнтральныя вуліцы з ускармамі, з выхадом яго к дачнай маспавасці — на правы бераг ракі Лучосы.

У генеральным праекце асабліва ўвага аддаецца пытанню архітэктуры на-мастакіага афармлення горада развіццю ўнутры-гарадскога транспарта, рэканструкцыі ўсёй сістэмы водаснабжэння, каналізацыі і т. д.

ПРАМОВА БЕНЕША

ПРАГА, 22 верасня. (БЕЛТА). Сёння ў 7 гадзін вечара прэзідэнт Чэхаславацкай рэспублікі Бенеш выступіў па радыё са зваротам да чэхаславацкага народа.

«Дарэгія саграмадзяне, — сказаў Бенеш, — мы перажываем падзеі, якія маюць гістарычнае значэнне. Ва ўсёй Еўропе, ва ўсім свеце алывіваюцца глыбокія перамены. Неабходна захавальце мір, спакой, халоднароўне і адваіна. Мы павінны ўмоцінае працаваць без уояскага страху. Я і сёння не адчуваю страху. У мяне ёсьць план, які прадугледжвае любя мацьчынасці. Мы хочам жыць у згодзе з усімі. Мы хочам супрацоўніцтва з усімі дзяржавамі, з нашымі суседзямі і краінамі Усходняй Еўропы. Не стварыце разладу, неладаў, не гарачыся. Наш народ асвадомы. Ён будзе ваяваць, калі

Не губіцеся аптымізмам, — прадаў жаў Бенеш, — Нашы неспрыяцелі разлічваюць на тое, што ў нас будзе пачаць разладжанне і хаос.

Не губіцеся аптымізмам, — прадаў жаў Бенеш, — Нашы неспрыяцелі разлічваюць на тое, што ў нас будзе пачаць разладжанне і хаос.

Нам патрэбен парадка. Будзьце шчырымі, адваіна, халоднароўны і рашучы. Не турбуіцеся за будучыню. Праз некалькі гады будзе сфарміраваны новы ўрад. Гэты ўрад будзе адасудзіць супрацоўніцтва ўсёх партый. Гэты ўрад будзе выражаць аднаісна народна Астайвіцеся ўсе на сваіх месцах. Сцеражыцеся панічных слухаў. Сцеражыцеся правакатараў. Не боіцеся за лёс народа і дзяржавы, — яны маюць глыбокія і моцныя караніны.

ВЫПУСК ВУЧЛЭТАЎ

ВІЦЕБСК. Вучэты Віцебскага аэраўтуба, уключыўшыся ў спаборніцтва аэраўтубаў імя 20-годдзя ВЛКСМ, дабілі выдатных вынікаў у авалоданні лётнай справы.

21-га верасня албуйоў выпуск вучэцкаў прысвечаны 20-годдзю ВЛКСМ 60 процантаў выпускнікоў здалі залікі на вылетна. Выпускнікі-выдатнікі тт. Нікалаўка-Маслоў і Селезнева занесены на дошку гонару імя 20-годдзя ВЛКСМ.

УЗМАЦНІЦЬ ТЭМПЫ ПАДРЫХОЎКІ ДА ЗІМЫ

Загад сталінскага наркома таварышча Лавара Місеевіча Кагановіча № 231/Ц аб падрыхтоўцы да надыходзячай зімы з'яўляецца бавоў праграмай для чыгуначнікаў. Увоўшыні недахопы работ чыгуначнай зімой 1937-1938 г., любімы нарком паказавае шляхі новага ўдасканалення чыгуначнага транспарта. Гэты загад вышківаў вылікі палітычны і вытворчы ўдзельны оўш уоіх работнікаў транспарта.

З-вельварнай радасцю сустраці загад і паравознікі дэпо Орша. Лепшыя машыністы, выконваючы загад наркома, пачалі рыхтаваць свае паравозы да зімы. Машыністы комсамольскага паравоза № 209-19 комсамольцы тт. Чэбрыкуў, Калужка І. Прывялі сваю машыну на ўзорны тэхнічны і культурны стан.

Толькі дзякуючы добрай догляду да сваім паравозам тт. Чэбрыкуў і Калужка зрабілі 10 тысяч кіламетраў міжпрамысловага прабегу, эканоміўшы за месяц 9 тысяч кілаграмаў вугалю. Надзвычай рыхтуюцца да зімы машыністы тт. Саранчук, Буры, Сікорскі, Яноўскі.

Аднак становішча з падрыхтоўкай паравозага дэпо Орша да зімы ўнушае пэўную трывогу. Пакуль-што яшчэ не зроблена ўсё неабходнае для бесперабойнай работы лакаматываў у зімовых умовах.

Начальнік 4-га аддзялення паравознай службы і начальнік дэпо па арганізацыі сапраўднай барацьбы за выкананне загадаў НКШЗ. Многія паравозы яшчэ не падрыхтаваны да зімы, асабліва паравозы машыністаў Крыварова, Дземеўкевіча, Назарова, Крыпакі і Салтанова. Гэтыя машыністы дражна адносіцца да работ, з-за чаго паравозы знаходзяцца ў брудным і тэхнічна няспраўным стане, маюць вельварныя пераляцкі паліва.

Да гэтага часу не прыведзены ў парадак канавы, дзе робіцца зніпроўка паравозаў, якія зараслі шпакіям. Паравознай брыгадзе немагчыма паступіцца для малавыяна дышлавых падшыпнікаў. У холавыя часткі паравоза пры праходзе праз канаву трапляюць кавалкі шпакі і гэтары, што прыводзіць да бясрабна зносу падшыпнікаў і гароння іх.

КАНЦЭНТРАЦЫЯ ПОЛЬСКИХ ВОЙСК ЛЯ ЧЭХАСЛАВАЦКИХ ГРАНИЦ

ПАРЫЖ, 22 верасня. (БЕЛТА). Агенцыя Гавас публікуе тэлеграму з Пешына, згодна якой у раёне польска-чэхаславацкай граніцы адбываюцца вараз перасоўванні і канцэнтрацыя польскіх войск. К граніцы рушаю армейскія часці і асабліва многа аргі-

Антычэхаславацкая кампанія польскіх фашыстаў

ВАРШАВА, 23 чэрвеня. (БЕЛТА). Учора вечарам перад будынкам чэхаславацкай місіі фашысцкая моладзь арганізавала рад антычэхаславацкіх дэманстрацый. Дэманстранты агалашалі лозунгі ў паграбаваннем раздзела Чэхаславацкі паміж Польшчай, Германіяй і Венгрыяй.

Такія-ж дэманстрацыі былі наладжаны ўрадавымі арганізацыямі па ўсёй

КАЛГАСНАЯ ФІЗКУЛЬТУРНАЯ СПАРТАКІЯДА

Учора ў 5 гадзін вечара на менскім стадыёне «Харчакі» пачалася першая спартакіяда фізкультурнікаў-калгаснікаў Менскай вобласці, прысвечаная XX-годдзю ВЛКСМ. У спартакіядае прымаюць удзел 100 лепшых фізкультурнікаў-калгаснікаў. Сярод удзельнікаў вельсіпедыстаў — адна з лепшых вельсіпедыстаў Саюза, чэмпіёнка БССР, калгасніца Менскага раёна тав. Русаловіч.

У праграме — лёгкаа атлетыка — забегі для мужчын на дыстанцыю ў 100, 500, 1000 метраў, для жанчын — 100 і 500 метраў, прыжыкі ў вышыню — ад 18 да 35 год. Студыя рытуе артыстаў сода.

Асобы прынятыя ў каравую студию забяспечаныя калгаснікаў (камы жалюзіяў не забяспечаны) вапаша і спецыяльны ў размеры 150 рублёў ў месяц.

Ждаючыя паступіць павінны прыеждзіць на іспыты ў гора Менск вул. Уршанка 21, а і па 5 кастрычніка 1938 г.

Праезд аплатаецца толькі прыязым на вулчобу ў студию. 30-давожым зваротам ў дырок аны харавой студиі (гора Менск Уршанка, 21).

Дырэкцыя.

РЭКОРДНЫ УРАДЖАЙ ПРОСА

У лугавой гаспадарчы «Мормаль», Жлобінскага раёна, на вопытным участку асупнага балота знят рекордны ўраджай проса — 50 цэнтнераў з аднаго гектара. Вышыня расліны — да 2 метраў. Дагэтуль у БССР па асупна-на балоне ўраджай проса не перавышаў 20—24 цэнтнераў.

У лугасе «Мормаль» была ўжыта ўдасканаленая аграцэхніка — шырока-радыя аднастронны пасеў, глеба ўгноена калійнай соллю, суперфасфатам і пірытым агаркам.

УДЗЕЛ ГІТЛЕРАЎСКИХ ШТУРМАВІКОЎ У ЗАХВАЦЕ ЧЭХАСЛАВАЦКИХ ГАРАДОЎ

ПРАГА, 22 верасня. (БЕЛТА). Як звазда вядома, гарыды Ам і Хаб былі мінулай ноччу заняты не толькі атрыдам генлейнаўскага корпусу, але і ўзброенымі атрадамі гітлераўскіх штурмавікоў і ахранікаў. Раззброеныя

ЯПОНИЯ АДХІЛЛА ЗАПРАШЭННІ СОВЕТА ЛІГІ НАЦЫІ

ЖЭНЕВА, 22 верасня. (БЕЛТА). Генеральны сакратар Лігі нацый атрымаў сёння тэлеграму ад міністра замежных спраў Японіі Угакі, які адхілае запрашэнне Савета Лігі нацый прыняць удзел у абмеркаванні японска-ітайскага канфлікта ў парадку 17 артыкула статута Лігі.

СПАТКАННЕ ЧЭМБЕРЛЕНА З ГІТЛЕРАМ

БЕРЛІН, 22 верасня. (БЕЛТА). У 12 гадзін 30 мінут Чэмерлен прыбыў на самалеце ў Кельн. На аэрадроме ён быў спаткан германскім міністрам замежных спраў Рыбентропам, германскім паслом у Лондане Дрыссенам і англійскім паслом у Берліне Гендэрсонам. Пачаліся перагаворы Чэмерлена з Гітлерам.

КОРТИН

КОРТИН

ГОРМАНАЛЬНЫ ПРЭПАРАТ (КОРТАКОР) НАСІЛЬНЫ НАДРОДЧЕННЫ (КОРТАКОР) ПОКАЗАН ПРЫ АДДСІСНОСАЙ БОЛЕЗНІ, ОБЩЕМ ІСТОЩЕНІИ, МЫШЕЧНОЙ АСТЕНІИ, НЕУРЭТОІМОЙ РОБОТЕ БЕРЕМЕННЫХ.

ВЫПУСКАЮЦЯ ў ампулах па 1, 5 і 10 КОРТОНАХ ПО 5 АМП.

ІЗГОТОВЛЯЕ ФАБРЫКА ІНДУСТРЫИХ ПРЭПАРАТОВ ВОЛЖАКАМА-НИЖНЕГО ССР

МОСКВА 83, И. МАШКА, 56

ТРЕБУЙТЕ ОВ ВСЕХ АПТЕКАХ И МАГАЗІНАХ САНІГІЕННЫ

МІНІЮ асобн. КВАРТАРУ ў 3 пакоі, 42 кв. м. у цэнтры на мінскай плошчы. Даведзіцца па тэл. № 23-348.

БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАВНИ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА

праводзіць **НАБОР ГАЛАСОЎ**

у 2-гадовую харавую студию

у студию прымаюцца мужчыны і жанчыны ва ўзросце ад 18 да 35 год. Студыя рытуе артыстаў сода.

Асобы прынятыя ў харавую студию забяспечаныя калгаснікаў (камы жалюзіяў не забяспечаны) вапаша і спецыяльны ў размеры 150 рублёў ў месяц.

Ждаючыя паступіць павінны прыеждзіць на іспыты ў гора Менск вул. Уршанка 21, а і па 5 кастрычніка 1938 г.

Праезд аплатаецца толькі прыязым на вулчобу ў студию. 30-давожым зваротам ў дырок аны харавой студиі (гора Менск Уршанка, 21).

Дырэкцыя.

БЕЛАРУСКИ ТРАСТУ ГІПІ НКВД ССР (Менск Савецкая, 66)

патрэбны для работы на перыферыі

ЭСКАВАТАРЧЫКІ для работы на эскаватарах «КОМ-САМОДЕЛ» зваротца ў аддзел кадраў, пакой 20.

МІНІЮ ПАКОВ 15 кв. м. у цэнтры на 2 пакоі рэкам або асобна. Даведзіцца па тэл. 24-032 з 7 г. веч.

ДА АСЕННЕ-ЗІМОВАГА СЕЗОНУ

ВЯЛІКІ ВЫБАР ГАЛАУНЫХ УБОРАЎ

МУЖЧЫНСКИХ, ЖАНОЧЫХ І ДІЦЯЧЫХ, РОЗНЫХ ФАСАРАЎ, РАЗМЕРАЎ І РАЦЕВТАК ПА АПОШНЯЙ МОДЗЕ.

Есць толькі ў **МАГАЗІНАХ МЕНГОРПРАМАНДЛЮ.**

У ПРОДАЖУ ЕСЦЬ:

МУЖЧЫНСКІЯ КЭПІ — ДРАПАВЫЯ, ВАСТОНАВЫЯ І ІНШ.; ЖАНОЧЫЯ — ВЕРЭТЫ ФЕТРАВЫЯ З КАЗЬЯКОСАЙ ШЕРСЦІ, СКУРАНЫЯ — МАЛЕНЬКАЯ МАМА, ШЛЯПЫ — ФЕТРАВЫЯ МЕХАВЫЯ, ШКОРЖАНЫ ПЛОШАВЫЯ І ІНШ.; ДІЦЯЧЫЯ — СУКОНЫЯ КАПТАНКІ, КЭПІ, ВЫРАЗНЫЯ ШАПАЧКІ І КАПТУРЫ.

Вялікі выбар розных КВЕТАК для шліп і плашчу.

АДРАСЫ: МАГАЗІН № 31—СОВЕЦКАЯ, 30; МАГАЗІН № 39—ЛЕНІНСКАЯ, 19; МАГАЗІН № 1—ЛЕНІНСКАЯ, 13.

МЕНГОРПРАМАНДАЛЮ.

БЕЛДЗЯРЖТРАСТ ОПЕРЫ І БАЛЕТА 17 КАСТРЫЧНИКА 1938 г.

адрыцце сезона ў пампакані Бел Дзярж. аўрбаскага тэатра.

Рэпертуар

НОВЫЯ ПІСТАНОЎКІ

Рыскі-Корсакаў ЦАРСКАЯ НІЯСІТА

Чайноўскі ВОЗЕРА

Даргаміжскі РУСАЛКА

Пучыні ЧЫО-ЧЫО-САИ

Увабленая пастановкі

Даргаміжскі ЦІКІ ДОН

Пучыні ТОСКА

Вердаі РЫГАЛЕТ

Гертава МАРИНА ПРАСІВІРОГА (Шпётныя прадэсторжынасці)

ПРЫМАЮЦЦА ЗЯЯКІ ў касе тэатра па пастанаві мясцы і калектыўна паходзі з 12 да 2 г. і з Саваніаароніі ў 3 г. веч.

Гастроў Віцебскага Беларускага (памішкі Белдзярж-драмтэатра)

24 верасня

МІШЧАНЕ

Пачатак ў 8 г. веч. Каса албоўта з 12 да 2 г. дня і з 5 да 8 г. веч.

Кіноаатар «Чырвоная зорка»

Прафасар МАМЛОН

Датчык кіноаатар ДЗІНІШТА ГОРКАГА

Кіно «Нарыскава Копуна»

Цэнтр парк культуры і адпачынку АГІН ВІЛІНАГА ГОРАЛА

Кіно «Парта» ВЕСЕЛІЯ РЭВІТЫ

Кіноаатар «Інтэрнацыяналь ПЫРК

Кіноаатар «Навіны дня»

Ла шадзельныя граніц (букавал з 12 да 2 г. і з Саваніаароніі ў 3 г. веч.

БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАВНИ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА

праводзіць **НАБОР ГАЛАСОЎ**

у 2-гадовую харавую студию

у студию прымаюцца мужчыны і жанчыны ва ўзросце ад 18 да 35 год. Студыя рытуе артыстаў сода.

Асобы прынятыя ў харавую студию забяспечаныя калгаснікаў (камы жалюзіяў не забяспечаны) вапаша і спецыяльны ў размеры 150 рублёў ў месяц.

Ждаючыя паступіць павінны прыеждзіць на іспыты ў гора Менск вул. Уршанка 21, а і па 5 кастрычніка 1938 г.

Праезд аплатаецца толькі прыязым на вулчобу ў студию. 30-давожым зваротам ў дырок аны харавой студиі (гора Менск Уршанка, 21).

Дырэкцыя.

БЕЛАРУСКИ ТРАСТУ ГІПІ НКВД ССР (Менск Савецкая, 66)

патрэбны для работы на перыферыі

ЭСКАВАТАРЧЫКІ для работы на эскаватарах «КОМ-САМОДЕЛ» зваротца ў аддзел кадраў, пакой 20.

МІНІЮ ПАКОВ 15 кв. м. у цэнтры на 2 пакоі рэкам або асобна. Даведзіцца па тэл. 24-032 з 7 г. веч.

УСІМ СПАЖЫВЦАМ НАФТАПРАДУКТАЎ

Беларуская Рэспубліканская кантора «ГЛАВНЕФТЕСБЫТ» ПРАПАНАУЕ УСІМ СПАЖЫВЦАМ НАФТАПРАДУКТАЎ

ПРАДСТАВІЦЬ ЗАЯЎКІ НА ПАТРЭБНУЮ КОЛЬКАСЦЬ НАФТАПРАДУКТАЎ НА 1939 Г.

па адрасу: г. МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 78, канторы «Главнефтесбыт». Рэспубліканскія аддзяленні, трасцы, упраўленні і іншыя арганізацыі павінны прадставіць на ўсё сваю сістэму а рабціцкіх на кафіна базах, з якіх будуць атрымаваны нафтапрадукты па вобласці ў цэлым, а рабціцкіх па кварталах.

ЗАЯЎКІ павінны быць абавязавана адназначна разлікаваць, не абавязавана разлікаваць і без ўказання нафтаба, разлікавацца, не будучы.

Галоўнафатэбзыт не нясе адказнасці за абавязанне тых арганізацый, якія не прадставілі заявак.

ТЭРМІН ПРАДСТАВЛЕННЯ ЗАЯВАК — 5 КАСТРЫЧНИКА г. г. «ГЛАВНЕФТЕСБЫТ».

ДА ВЕДАМА РАЙВЕТЛЯЧЭНІІ, ВЕТУПІНІТАЎ, ВЕТ БАКЛАБАРАТОРЫІ І ІНШЫХ ЖЫВЕЛАГАДОЧЫХ АРГАНІЗАЦЫІ.

Рэспубліканская кантора «БЕЛВЕТНАБЗЫТ»

ПАВЕДАМЛЯЕ, ШТО ВЕТОКЛАДАМІ

ПАЧАТ ПРІЕМ ЗАЯВАК НА 1939 Г. НА ВЕТТАВАРЫ (медыкаменты, дэзерды, кіртурунгі і валеацкія інструменты, перавязачныя сродкі біяпрапарата лабараторыя абсталяванне і рэагенты)

ТЭРМІН ПАДАЧЫ ЗАЯВАК ДА 15 КАСТРЫЧНИКА 1938 г.

ЗАЯЎКІ ПРЫМАЮЦЦА ветоўнымі ў горадах: ОМПА — Советская, 12; ГОМЕЛЬ — Н. Остроўскага 58; ВІЦЕБСК — К. Дібенета, 8; МЕНСК — Комсомольская 1/18; ВАВУР'ОК — Слупская, 8.

Заяўкі прадставіюцца таму ветоўскаму, ад якога кліент спавабжаў у 1938 г.

Форма заяўкі та-ж, што і ў 1938 г. «БЕЛВЕТНАБЗЫТ».